

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 240 (6819) | 15 кастрычніка 1940 г., аўторак | ЦАНА 10 КАП.

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ ў ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БССР. (Гутарка з старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Наталевічам).

Г. Скуцня — У мясцовыя Саветы выберам лепшых людзей. Я. Качан — Першая нарада па пытанню аб выбарах.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ: А. Рабінчыч — Не супакойцеся на дасягнутых поспехах. (На пленуме Сталінскага райкома КП(б)Б). С. Ільянаў — Ваенная вучоба партыйнага актыва.

НА СПРАВЕ ўЗІМАЦЬ РОЛЮ МАЙСТРА. Чаму адстае завод імяні Кірава.

Н. С. Гімэльштэйн — Прамы атрымаў, а як іх ажыццяўляць — не ведае. А. Ф. Краснінін — Планаваць выбар і расходнае інструментару. І. Ш. Арэндэль — Перашкджаюць непаладкі. М. І. Шофер — Мой рабочы дзень. Б. М. Шэйнін — Брак і прастое — біт вытворчасці. П. І. Сарокін — Надаць інтэрысавае планаванне.

АРТЫКУЛЫ: Е. Карнійчыч — Разгром Врангеля. А. Руднін — Філармонія ў новым сезоне. В. І. Могуз — Падыржаваць налітасветустанова да зімы. ЗА РУБЕЖОМ: Германскія паводленні. Англійскія паводленні. Зводка італьянскага камандавання. У Індыі рыхтуецца кампанія грамадзянскай перасуджэннясі. Да бамбардзіроўкі Шербурга англійскіх флотам.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ПРАВЕСЦІ ВЫБАРЧУЮ КАМПАНІЮ!

Сёння—15 кастрычніка—пачынаецца выбарчая кампанія па выбарах у абласныя, раённыя, гарадскія, сельскія і пасялковыя Саветы дэпутатаў працоўных у Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай абласцях Беларускай ССР.

Прэзідум Вярхоўнага Савета БССР напачатку выбары ў абласныя, раённыя, гарадскія, сельскія і пасялковыя Саветы дэпутатаў працоўных у заходніх абласцях Беларускай ССР на 15 снежня 1940 г.

Выбарчая кампанія і самі выбары будуць праходзіць у поўнай адпаведнасці з Сталінскай Канстытуцыяй і нашым выбарчым законам. Выбары будуць праведзены на аснове ўсёагульнага, раўнага і прамоста выбарчага права пры тайным галасаванні. Усе грамадзяне БССР, якія з'явіліся ў заходніх абласцях і дасягнулі 18 год, незалежна ад пола, нацыянальнасці, маёмаснага становішча, асветы, рэлігійных перакананняў маюць права ўдзельнічаць у выбарах і быць выбранымі ў абласныя, раённыя, гарадскія, сельскія і пасялковыя Саветы дэпутатаў працоўных.

На гэтых выбарах, як і ў часе выбарчых дэпутатаў у Вярхоўны Саветы ССР і БССР, вызначаны народ ашч раз прадмастэрства свабодна-налітасветна адзінства, сваю агульнасць навог большавіцкай партыі і вялікага правадара ўсіх народаў таварышча Сталіна.

На гэты час у заходніх абласцях Беларусі выраілі выдатныя людзі. Вызначены народ выдатныя людзі. Вызначены народ выдатныя людзі. Вызначены народ выдатныя людзі.

Уступілі ў перадавыя раёны па падняццю зябліва Уступілі ў перадавыя раёны па падняццю зябліва Уступілі ў перадавыя раёны па падняццю зябліва.

У АПОШНІЮ ГАДЗІНУ БАЗЫ 260 У ЛАЦІЙСКИХ АМЕРЫЦЫ

НЬЮ-ІОРК, 14 кастрычніка. (ТАСС). Як паведамае газета «Нью-Йорк таймс», у дыпламатычных кругах Буэнас-Айрэса заўважылі, што Бразілія і Чылі абгаворылі з'явіць у арэну ЗША марскія базы. Маркуюць, што адна база будзе наладжана ў прыбярэжжы ў АНГЛІЮ АМЕРЫКАНСКІХ ЗСМІНЦАУ

ЛОНДАН, 14 кастрычніка. (ТАСС). Як паведамае агенства Ройтэр, на даўня адзін з англійскіх парту прыбыў новы эскадр перадавыя Англійскія амерыканскія эскадры. Караблі зрабілі свой пераход без Англія і Румынія

НЬЮ-ІОРК, 14 кастрычніка. (ТАСС). Паводле паведамлення донадскага марспандэнта газеты «Нью-Йорк геральд трыбун», у апошнія 24 гадзіны сувязь Лонда

каб ніяка «свабодкасць» і ніякія фокусы нашых знешніх ворагаў не маглі засліпнуць нас зняважліва. Калі ўсе мы будзем памятаць аб гэтым святым абавязку, то ніякія падзеі нас не застануць зняважліва і мы даб'ёмся новых, яшчэ больш слаўных поспехаў Саветаў Саюза.

Гэта ўказанне гаворыць пра тое, што ўсе грамадзяне БССР, якія з'явіліся ў заходніх абласцях і дасягнулі 18 год, незалежна ад пола, нацыянальнасці, маёмаснага становішча, асветы, рэлігійных перакананняў маюць права ўдзельнічаць у выбарах і быць выбранымі ў абласныя, раённыя, гарадскія, сельскія і пасялковыя Саветы дэпутатаў працоўных.

На гэтых выбарах, як і ў часе выбарчых дэпутатаў у Вярхоўны Саветы ССР і БССР, вызначаны народ ашч раз прадмастэрства свабодна-налітасветна адзінства, сваю агульнасць навог большавіцкай партыі і вялікага правадара ўсіх народаў таварышча Сталіна.

На гэты час у заходніх абласцях Беларусі выраілі выдатныя людзі. Вызначены народ выдатныя людзі. Вызначены народ выдатныя людзі.

Уступілі ў перадавыя раёны па падняццю зябліва Уступілі ў перадавыя раёны па падняццю зябліва Уступілі ў перадавыя раёны па падняццю зябліва.

У АПОШНІЮ ГАДЗІНУ БАЗЫ 260 У ЛАЦІЙСКИХ АМЕРЫЦЫ

НЬЮ-ІОРК, 14 кастрычніка. (ТАСС). Як паведамае газета «Нью-Йорк таймс», у дыпламатычных кругах Буэнас-Айрэса заўважылі, што Бразілія і Чылі абгаворылі з'явіць у арэну ЗША марскія базы. Маркуюць, што адна база будзе наладжана ў прыбярэжжы ў АНГЛІЮ АМЕРЫКАНСКІХ ЗСМІНЦАУ

ЛОНДАН, 14 кастрычніка. (ТАСС). Як паведамае агенства Ройтэр, на даўня адзін з англійскіх парту прыбыў новы эскадр перадавыя Англійскія амерыканскія эскадры. Караблі зрабілі свой пераход без Англія і Румынія

НЬЮ-ІОРК, 14 кастрычніка. (ТАСС). Паводле паведамлення донадскага марспандэнта газеты «Нью-Йорк геральд трыбун», у апошнія 24 гадзіны сувязь Лонда

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ ў ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БССР (Гутарка з старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. НАТАЛЕВІЧАМ).

15 кастрычніка пачынаецца выбарчая кампанія па выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных заходніх абласцей БССР.

Да гэтай велізарнай ваенна-палітычнай кампаніі працоўныя заходніх абласцей прыходзяць узбагачаны вопытам сацыялістычнага будаўніцтва, вопытам барацьбы за вялікую справу партыі Леніна — Сталіна. Першы год жыцця пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі прынес свае выдатныя плодзі. Працоўныя на справе пераканаліся, што значыць жыць і працаваць на сябе, на карысць сваёй сацыялістычнай радзімы. На клопаты партыі і ўрада яны адказваюць стаханавіцкай працай на прадпрыемствах, на калгасных палках, быстра намяваюць гаспадарку і культуру прызначанага ў мінулую краю.

Нася выбары ў Вярхоўны Савет БССР выбары ў мясцовыя Саветы па сутнасці завяршаюць перабудову дзяржаўных органаў у заходніх абласцях Беларусі ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі Сталінскай Канстытуцыі. Размах прадстаўляюць выбарчых кампаній патрабуе ад усіх партыйных, саветскіх, комсомольскіх і прафесійных арганізацый вялікай работы. Калі ў Вярхоўны Савет БССР ад заходніх абласцей было выбрана 202 дэпутаты, то ў мясцовыя Саветы трэба будзе выбраць каля 42.000 дэпутатаў. Аднаго толькі членаў арганізацый і ўчастковых выбарчых камісій неабходна больш 185 тысяч чалавек. Гэтыя лічбы гавораць самі за сябе.

Выбары ў абласныя, раённыя, гарадскія і мясцовыя Саветы выберам лепшых людзей. Выбары ў мясцовыя Саветы выберам лепшых людзей. Выбары ў мясцовыя Саветы выберам лепшых людзей.

Першая нарада па пытанню аб выбарах. Першая нарада па пытанню аб выбарах. Першая нарада па пытанню аб выбарах.

Многастаронняе абслугоўванне прадзіяльнай машыны. Многастаронняе абслугоўванне прадзіяльнай машыны. Многастаронняе абслугоўванне прадзіяльнай машыны.

Абавязальнасць выконваюць з чэсцю. Абавязальнасць выконваюць з чэсцю. Абавязальнасць выконваюць з чэсцю.

Першыя 18 многастаючій. Першыя 18 многастаючій. Першыя 18 многастаючій.

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ ў ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БССР (Гутарка з старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. НАТАЛЕВІЧАМ).

15 кастрычніка пачынаецца выбарчая кампанія па выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных заходніх абласцей БССР.

Да гэтай велізарнай ваенна-палітычнай кампаніі працоўныя заходніх абласцей прыходзяць узбагачаны вопытам сацыялістычнага будаўніцтва, вопытам барацьбы за вялікую справу партыі Леніна — Сталіна. Першы год жыцця пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі прынес свае выдатныя плодзі. Працоўныя на справе пераканаліся, што значыць жыць і працаваць на сябе, на карысць сваёй сацыялістычнай радзімы. На клопаты партыі і ўрада яны адказваюць стаханавіцкай працай на прадпрыемствах, на калгасных палках, быстра намяваюць гаспадарку і культуру прызначанага ў мінулую краю.

Нася выбары ў Вярхоўны Савет БССР выбары ў мясцовыя Саветы па сутнасці завяршаюць перабудову дзяржаўных органаў у заходніх абласцях Беларусі ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі Сталінскай Канстытуцыі. Размах прадстаўляюць выбарчых кампаній патрабуе ад усіх партыйных, саветскіх, комсомольскіх і прафесійных арганізацый вялікай работы. Калі ў Вярхоўны Савет БССР ад заходніх абласцей было выбрана 202 дэпутаты, то ў мясцовыя Саветы трэба будзе выбраць каля 42.000 дэпутатаў. Аднаго толькі членаў арганізацый і ўчастковых выбарчых камісій неабходна больш 185 тысяч чалавек. Гэтыя лічбы гавораць самі за сябе.

Выбары ў абласныя, раённыя, гарадскія і мясцовыя Саветы выберам лепшых людзей. Выбары ў мясцовыя Саветы выберам лепшых людзей. Выбары ў мясцовыя Саветы выберам лепшых людзей.

Першая нарада па пытанню аб выбарах. Першая нарада па пытанню аб выбарах. Першая нарада па пытанню аб выбарах.

Многастаронняе абслугоўванне прадзіяльнай машыны. Многастаронняе абслугоўванне прадзіяльнай машыны. Многастаронняе абслугоўванне прадзіяльнай машыны.

Абавязальнасць выконваюць з чэсцю. Абавязальнасць выконваюць з чэсцю. Абавязальнасць выконваюць з чэсцю.

Першыя 18 многастаючій. Першыя 18 многастаючій. Першыя 18 многастаючій.

УЗОРНА РЫХТАВАЦА ДА ўСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВІСТАЎКІ 1941 ГОДА!

Сёння ў Маскве пасля пяці месяцаў пэўнай работы закрываецца ўсесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка 1940 года.

Работа сельскагаспадарчай выстаўкі ў 1939 і 1940 гг. адграна велізарную ролю ў развіцці і ўмацаванні сацыялістычнай сельскай гаспадаркі напай краіны. Яна з'явілася ініцыятываю магутнага рэвалюцыйнага перадавіцтва міжмаладзёвага сацыялістычнага саборніцтва мільянаў сельскагаспадарчых работнікаў, рабочых МТС і саўгасаў за далейшы росквіт калгаснай вёскі.

За два сезоны ў Маскве на выстаўцы пабывала каля 8 мільянаў экскурсантаў. Ужо адно гэта паказвае, якой масавай стаханавіцкай школай з'явілася ўсесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка. 3 года дапамогай перадавае сацыялістычнай сельскай гаспадарцы, багаты вопыт практычнай мастаў высокай урадлівасці становіцца здымкам усе большай колькасці калгаснаў і калгаснікаў.

Выстаўка закрываецца, каб у 1941 годзе зноў гасцінна расчыніць дзверы сваіх павільёнаў для наведвальнікаў. Міліёны саветскіх людзей прыдуць сюды, будуць вывучаць і ператвараць у жыццё ўсе выдатнае, што тут будзе паказана. Ужо пяць тысяч калгаснаў разгортваюць саборніцтва за права ўдзелу ў выстаўцы ў будучым годзе.

Задача партыйных і саветскіх арганізацый і зямельных органаў нашай рэспублікі заключаецца ў тым, каб умякнуць шырыць гэты выдатны рух, каб умякнуць лік удзельнікаў выстаўкі ў 1941 годзе.

У мінулым годзе наша рэспубліка паслала на ўсесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку 4753 удзельнікаў, у гэтым годзе — 9683. Лік удзельнікаў, такім чынам, больш чым падвоіўся. Але і гэта ні ў якім выпадку не з'яўляецца прэцэдэнтам. У нас ёсць усе магчымасці ў будучым годзе па многа разоў павялічыць колькасць удзельнікаў выстаўкі.

Днямі Соўнарком БССР вылучыў 253 калгасы, саўгасы, МТС удзельнікамі ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі 1941 года. Усе яны прадстаўлены для шырокага паказу.

Вось некалькі з іх. Калгас «Комп'ютер», Чырванопольскага сельсавета, Магілёўскага раёна, мае плошчу зяняваў — 330 гектараў. Сярэні ўраджай за 4 года — 14,43 цэнтнера за гектара. Арганізацыя калгаса імя Валадарскага, Магілёўскага раёна, атрымаў ураджай ўраджай зяняваў за апошнія 4 года 16,3 цэнтнера за гектара, а ўраджай гэтага года — 18,5 цэнтнера за гектара.

Усё гэта паказвае, што ў нас мноштва лік калгасаў, МТС, якія навучыліся атрымаваць не толькі высокія, але, што асабліва важна, устойлівыя ўраджай, пры чым ураджайнасць расце з года ў год.

Задача пяер заключаецца ў тым, каб такіх ураджаў стаў здымкам усе калгаснаў, усе райнаў. Вопыт перадавікоў даюць даказаць, што такіх поспехі зусім магчымы. Узяць, напрыклад, Тураўскі раён. Сярэні ўраджай зяняваў у калгаснаў раёна за апошнія чатыры годзі склаў 11,68 цэнтнера за гектара, а ў гэтым годзе дасягнуў 13,4 цэнтнера. Сярэні ўраджай будыць за апошнія чатыры годзі склаў 142,5 цэнтнера за гектара, у гэтым жа годзе 155 цэнтнераў.

Работа на выстаўцы павяла выключна важнае значэнне. Трэба ўчыць недахопы мінулага года. Трэба, каб кожны калгас, кожны перадавік, які заваяваў права ўдзелу ў выстаўцы, быў абавязкова прадстаўлен на ёй.

Але рыхтавацца да выстаўкі — гэта значыць не толькі вывучаць экспанентаў. Узора рыхтавацца да выстаўкі — значыць дакрануцца большавіцкімі справамі мношты радзі перадавікоў, шырыць сацыялістычнае саборніцтва за новыя поспехі. Падыржаваць да выстаўкі павіна зараз, перш за ўсё, праходзіць пад лозунгам паспяховага завяршэння сельскагаспадарчага года. Мы яшчэ адстаем на такіх важнейшых сельскагаспадарчых работах, як арганізацыя сцягін зямлі для жыт'ля, як копка бульбы, малаціва. Далейша не ўсе калгасы выканалі свае абавязальнасці перад дзяржавай. Значыць, бліжэйшымі дні павіны стаць дзямі ўборнай большавіцкай работы на завяршэнню сельскагаспадарчага года, па выкананню абавязальнасцяў перад дзяржавай, па арганізацыі добрай аховы сабранага багацтва ўраджаю.

Узора рыхтавацца да выстаўкі — значыць у кожным калгасе, саўгасе, МТС ужо цяпер канкрэтна змагацца за высокі ўраджай у будучым годзе. Нельга таму прыняць адставак на зяняваў ворыву, якое дапускаецца, шапрылад, у радзе абласцей і раёнаў, асабліва ў Вілейскай і Гомельскай абласцях, у Ласповічым, Пінскім, Круглянскім, Меліцкаўскім раёнах Магілёўскай абласці. Нельга мільчына з маруднасцю ў падыржаваць высокае якасца насеннага матэрыялу.

Націхнае вялікім Сталіным, яго пястомінімі кляпаваным да далейшым росквіце калгаснай вёскі, саветскае сялянства з кожным годам заваявае новыя перамогі. 1940 год прынес калгаснай вёсцы новыя поспехі. Вагата ўраджаў, высокарадзукі ўраджай зяняваў гаспадарчых становіцца здымкам усе большай колькасці калгаснаў. Але большавікі ніколі не супакойваюцца на дасягнутым. Мы павіны заваяваць лічыць больш высокі ўраджай. Мы абавязаны заваяваць павышэнне працы наваг багачства рошых прадукцтва. Імяна над гэтым лозунгам павіна праходзіць падыржаваць да выстаўкі 1941 года.

«Наша выстаўка, — гаварыў 1 жніўня 1939 года тав. Молатаў, — не толькі дае вынік перамогі, але і з'яўляецца магутным зважкам да далейшага ўдому сельскай гаспадаркі, да новых слаўных перамог сацыялізма».

Шырай сацыялістычнае саборніцтва за права ўдзелу ў ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1941 года!

ПЕРАДКАСТРЫЧНІКАЕ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА

Многастаронняе абслугоўванне прадзіяльнай машыны

МАГІШЭ, 12 кастрычніка. (Нар. «Звязда»). У дзень ХХІІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі пецобскі трыкатнаў фабрыкі імя Куйбышэва споўніцца дзясні год.

Калектыву фабрыкі рыхтуецца дастойна сустрэць гэтую змянальную дату. Сацыялістычнае саборніцтва прыняло шэраг размах. Паўлілі ініцыятывы новых метадаў сацыялістычнай працы.

Абавязальнасць выконваюць з чэсцю

ВІСЕСК. Уключыўшыся ў сацыялістычнае саборніцтва за дастойную сустрэчу ХХІІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, калектыву пецобскі трыкатнаў фабрыкі імя Куйбышэва абавязваўся даць праце звыш плана чыгвэртага выратава 16 тысяч і 194 лограмаў трыкатнаў палатна і 194 тысяч пар наскоў. Сваё абавязальнасць калектыву выконвае з чэсцю.

За першыя 8 рабочых дзён кастрычніка фабрыкай вышугчана звыш плана 2.430 кг. трыкатнаў і 3.320 пар наскоў. Няўхільна палішаецца якасць прадукцыі. За апошнія дні 95 проц. палатна здаецца першым сортам, тры плане ў фабрыкай вышугчана звыш плана 2.430 кг. трыкатнаў і 3.320 пар наскоў. Няўхільна палішаецца якасць прадукцыі. За апошнія дні 95 проц. палатна здаецца першым сортам, тры плане ў фабрыкай вышугчана звыш плана 2.430 кг. трыкатнаў і 3.320 пар наскоў.

Новыя перамогі сустракаюць свята

ХОЙНІ. У калгаснаў раёна шырока разгарнулася сацыялістычнае саборніцтва імя ХХІІ гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі. 8 калгаснаў раёна заключылі кошту бульбы і падняццю зябліва. Паспяхова выконваюць свае абавязальнасці калгасні сельскагаспадарчай арцыі «Чырвоны сцяг». Яны поўнасьцю развіцця з дзяржавай па натуральным пастаўках і грашовым палішкам. Калгас аплі небаваў ўраджай бульбы — у сярэднім на 1.200 пудоў з кожнага гектара, з на пасобных участках — 1.800—2.000 пудоў. Поўнасьцю ўжо забуртраваны насены фонд. Калгаснікі атрымаў аванс на 10 кг. бульбы на прадцэдзень, а пры канчатковым разліку будзе выдана не менш 16 кг.

Рыхтуюць дастойную сустрэчу Кастрычніку калгасні сельскагаспадарчай арцыі «Пролетарый». Яны ўжо закончылі ўсе сельскагаспадарчыя работы і праводзяць ацяпленне скотнага двара. (БЕЛТА).

Першыя 18 многастаючій

ПНОСК. Шырыцца перадакстрычніцкае сацыялістычнае саборніцтва на запалкавай фабрыцы імя 17 верасня. Свае абавязальнасці калектыву ажыццяўляе з чэсцю. Верасеньскі план фабрыка выканала дастойна з вялікім перавышэннем і праджае так-жа працаваць у кастрычніку.

Пачэснае месца ў саборніцтве займаюць многастаючій каробачкана шэха. Лепшыя машыністы паверхневага карабка — Роза Чукель, Сіма Розенберг, Хал Бойм. За 8 гадзін кожна з іх вырабіла ад 110 да 120 тысяч запалкавых карабкаў замест 104 тысяч па норме. Машыністы многастаючійна ўнутранага карабка Соня Зільберман вырабляе ў змену па 85—90 тысяч карабкаў, перавыконваюць норму на 10—14 тысяч штук. Стаханавіцкая работа да многастаючійна дам падоўжны заробак. Калі раней машыністка Сара Дрыжун і Хал Бойм зароблялі па 200 р. у месці, то з пераходам на абслугоўванне двух машын іх месечны заробак склаўся 400—450 рублёў. Зараз на фабрыцы налічваецца 18 многастаючійна.

П А Р Т Ы Й Н А Е Ж Ы Ц Ц Ё

Не супакойвацца на дасягнутых поспехах

(На пленуме Сталінскага райкома КП(б)Б)

Пленум Сталінскага райкома КП(б)Б г. Мінска, які адбыўся гэтымі днямі, з'явіўся сур'ёзнай праверкай работы раённай партыйнай арганізацыі.

За праішоўшыя 7 месяцаў пасля 5-й раённай канферэнцыі партарганізацыя прарабіла вялікую работу і дала значныя поспехі. Яны знайшлі адміністрацыйнае ўкладанне на пленуме сакратара райкома тав. Гурэвіча і ў спрэчках на дакладу. Перад 5-й раённай партыйнай канферэнцыяй у 17 партыйных арганізацыях работа бюро была прызнана неадвальваючай.

На спрэчках з'явіліся пытанні аб выпраўленні памылкаў, якія дасягнулі пры прыёме ў партыю. Пасля партыйнай канферэнцыі прыняты ў члены партыі 260 і ў кандыдаты 240 чалавек. Многія партыйныя арганізацыі збіраліся на агульны прыём у партыю ўсіх палаваных заяваў, без папярэдняй праверкі палітычных і дэмакратычных якасцей кандыдатаў, уступаных у партыю.

Будыны памылкі дапусціла і бюро райкома. У чэрвені 1940 года на трох п'яцідзятках бюро было прынята ў партыю 75 чалавек. І аднаму з палаваных заяваў не было ажыццэвана. Бюро райкома не толькі не выпраўляла памылкі партыйных арганізацый, але і штэмпавала іх рашэнні.

Пасля рашэння ЦК ВКП(б) ад 10 ліпеня партарганізацыя і бюро райкома значна палепшылі справу прыёму ў партыю. У выніку больш сур'ёзнай праверкі кандыдатаў, палаваных заяваў ад отступілі ў партыю, у ліпені і жніўні бюро райкома адмовіла ў прыёме 9 чалавекам. Аднак многія партыйныя арганізацыі не ўсёюлі рашэння ЦК ВКП(б) ад 10 ліпеня, ускрыўшы сур'ёзны недахоп у справе прыёму ў партыю. Дастаткова сказаць, што ў дзесяці партыйных арганізацыях ужо пасля рашэння ЦК ВКП(б) прымаюцца палаваных заяваў, на супраціў іх рашэнняў, валавы прыём у партыю. Гэта сведчыць аб тым, што бюро райкома не забяспечыла належнага вывучэння і правядзення ў жыццё паставы ЦК ВКП(б) на ўсіх партыйных арганізацыях.

Вельмі неадвальваюча выконваецца ў раённай партарганізацыі патрабаванне ЦК ВКП(б) аб палітычнай працы з кандыдатамі ў члены партыі, іх большасцім выхаванні. У раённай партарганізацыі палітычнае выхаванне кандыдатаў і аб'яваўся 813 кандыдатаў. Гэта адна трэць усёга аб састану. Значная частка кандыдатаў — з прагнутага стажу: са стажам з 1930 года — 5 чалавек, 1931 года — 12 чалавек, 1932 года — 19 чалавек, 1933—35 гг. — 20 чалавек і т. д.

Адна з найбольшых праблем партарганізацыі не скончана ўвага на большасцім выхаванні кандыдатаў. Гэта прыводзіць у многіх выпадках да сумных вынікаў. У апошні час, напрыклад, бюро райкома прыняло выключыць 3 маладых кандыдатаў партыі за парушэнне ўказа ад 26 чэрвеня. У далейшым бюро райкома неабходна будзе арганізацыі работы з кандыдатамі аддаць максимум увагі, бо ад большасцім выхавання кандыдатаў партыі ў значнай меры залежыць бязопаснасць партыйных арганізацый.

У Сталінскім раёне размяшчаны найбольш будыны прамысловыя прадпрыемствы горада. Значнае-б, работа прамысловасці, партыйнае кіраўніцтва ёю павінна было стаць у цэнтры увагі райкома. Аднак на пленуме гэта не адчуваецца. Ад кіраўніцтва прамысловасцю тав. Гурэвіч у сваім дакладзе гаварыў толькі мімаходзя, ён не даў сур'ёзнага аналізу яе работы. Не знайшлі гэтае пытанне дастатковага асветлення і ў спрэчках. Сакратары

будыёных вытворчых партыйных арганізацый — заводу імені Варашылава, імені Кірава і «Большвік» — не палічылі чамусьці патрэбным выступіць на пленуме. Ажыццэваліся і дырэктары прадпрыемстваў. Выступіў толькі дырэктар фабрыкі імені Фрунзе тав. Рабкін.

Між тым прамысловасць раёна за выключэннем асобных прадпрыемстваў (фабрыка імені Крупскай, завод будзельцаў) працуе дрэнна. Заводы імені Кірава, імені Варашылава і «Большвік» сістэматычна не выконваюць вытворчых планаў. На гэтых прадпрыемствах, асабліва на заводзе імені Кірава, ёсць вялізарная колькасць прастой з-за дрэннай арганізацыі працы, пераспадарчэсці адміністрацыі. Няма барацьбы за пэўнае ажыццэванне, парашуацца тэхналагічныя працэсы, выпускаецца мала браку.

Павархоўнасць кіраўніцтва прамысловасцю з боку райкома характарызуецца, бадай, ярыч за ўсё тым, што на пытанні аб ажыццэванні ўказа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня дэкадачкі абмежаваліся тым, што палічылі і павялічылі пленуму колькасць зробленых прагнутаў да і пасля ўказа. Ён не расказаў, якія арганізацыйна-тэхнічныя меры прыняты на заводзе, каб наведзі на іх справу большасцім парак, сур'ёзна павялічыць прадукцыйнасць працы.

Бюро Сталінскага райкома партыі неабходна сур'ёзна палепшыць кіраўніцтва прамысловасцю.

У якасці неадвальваючым становішчы знаходзіцца партыйная прапаганда. На пленуме справляўся крытыкавалі бюро райкома, асабліва адзель прапаганды і агітацыі райкома, за неадвальваючае дапамогу партыйным арганізацыям у справе палітычнага вывучэння партыйнай выучбы. Азначалася, што ў большасці партыйных арганізацый партыйныя арганізацыі, над палітычнай самадукацыйнай камуністаў не арганізаваны. Напрыклад, сакратары партарганізацый завода імені Кірава тав. Гулісу неаднаразова ўказвалі на дрэнную паставу партыйнай прапаганды. Але справы так і не палепшыліся і да сённяшняга дня. Не паказваюць прыкладу ў паставу партыйнай прапаганды і сакратары райкома тт. Гурэвіч і Бубенка. Яны да апошняга часу не праводзілі з камуністамі гутарак па тэарэтычных пытаннях.

Атарг райкома партыі мацней звязаны з партыйным партыйным арганізацыям, але сапраўдна большасцім кагэтыя ў рабоце яшчэ не ўсёюлі. Большасць выступаўшых у спрэчках таварышоў (Бажадан, Фурман, Адашнін і іншыя) справядліва ўказвалі, што райком прымае многа паставы, але не кантраліруе іх правядзенне ў жыццё. Праводзіцца бяспечна колькасць абмеркаванняў партыйных арганізацый, якія носяць павархоўны характар.

У райкоме не арганізаваны вытворні прыём. На пленуме расказвалі вынікі, калі член партыі два тыдні задуў у райком у вытворні час і не мог знайсці сакратара.

У прынятым пленумам рашэнні адзначана, што райком не выканаў указанняў 5-й раённай партыйнай канферэнцыі аб узмацненні кіраўніцтва камсамоўскай арганізацыі, профарганізацыі і аб палітычнай працы з сходаў партыйнага актыва. У сваёй паставе пленум вызначыў рад канкрэтных мерапрыемстваў, накіраваных на палепшэнне работы райкома і ўсёй партыйнай арганізацыі.

Сталінская раённая партыйная арганізацыя г. Мінска мае ўсе магчымасці і павінна паказваць высокія ўзоры ва ўсіх галінах партыйнай работы. Яна павінна стаць лабараторыяй партыйнага вопыту. Выхоўваючы ў кожнага партыйнага кіраўніка, у кожнага члена арганізацыі пачуццё новага, не супакойваюцца на дасягнутых поспехах, а безупынна ратуемы работу наперад, яна гэтага дасягне.

А. РАБІНОВІЧ.

Ваенная вучоба партыйнага актыва

Члены і кандыдаты партыі павінны быць душой масавых абарончых арганізацый, якія абавязаны настаяць авалодаць ваеннымі ведамі. Гэта патрабаванне ў першую чаргу адносіцца да партыйнага актыва. Партыйны актыв у сваёй большасці — гэта камандзіры і палітрабаты ўдасканальваць свае ваенныя веды — іх важнейшы абавязак.

Мінскі абком КП(б)Б скарэктаў вопыт Ленінградскай партыйнай арганізацыі. Пры дапамозе штаба Заходняй Асобай Ваеннай Арміі распрацавана адзіная праграма ваеннага адукацыі партыйнага актыва. У праграме прадугледжаны важнейшыя пытанні партыйна-палітычнай работы ў Чырвонай Арміі, тактычнай падрыхтоўкі, запатрабаванай, стралякоў і т. п. Заняткі будуць праходзіць у абстаноўцы, максімальна набліжанай да ваенна-палёвой.

27 жніўня гэтага года бюро абкома зацвердзіла праграму ваенных заняткаў і прапанавала гаркомам і райкомам КП(б)Б арганізаваць ваенную вучобу актыва і работнікаў партыйнага апарата.

Неабходна адзначыць, што многія райкомы КП(б)Б з усёй сур'ёзнасцю падыходзілі да гэтай важнейшай справы. Да такіх райкомы можна аднесці Старобінскі (сакратар т. Герасімоніч), Лагойскі (сакратар т. Шэрман), Багановічскі горрайком г. Мінска (сакратар т. Нікіфарав), Барысаўскі гарком (сакратар т. Лепіт) і іншыя. Зараз у 11 раёнах нашай абласці арганізавана і праходзіць праходзіць ваенная вучоба партыйнага актыва.

Добра паладзіў ваенную вучобу Старобінскі райком КП(б)Б. 57 чл. партыйнага актыва гэтага раёна — работнікі райкома, сакратары партыйных арганізацый і кіруючыя работнікі саветаў і сапаратарных органаў — з вялікім націскам вывучаюць ваенную справу. Тут ужо пройдзена 20 гадзін праграмы ваеннай падрыхтоўкі, зроблен ахвін выхад у поле для практычных заняткаў па тактыцы. Другі сакратар райкома т. Барысенка —

батальённы камісар запаса — мае надрыхнутую ваенную падрыхтоўку і сам выкладае асобны ваенны дысцыпліны.

Пасля рашэння абкома некаторыя з райкомы ўважлі ў нас: адкуль узьць каманды састаў для кіраўніцтва заняткамі? Але калі яны самі сур'ёзна заняліся гэтай справай, то ў сябе ў раёнах знайшлі і каманды састаў, і матэрыяльную базу, і ўсё неабходнае для правядзення ваенных заняткаў.

Актыву дапамогу ў ваеннай вучобе аказвае Упраўленне палітычнай прапаганды агруі і воінскія часткі на месцах. Яны ахвотна вылучаюць камандзіраў для выкладання, даюць кансультацыю камандзірам запаса, дапамагаюць складанні раскладу заняткаў.

Разам з тым неабходна адзначыць, што некаторыя райкомы КП(б)Б неспур'ёзна, абмякнула алегласці да арганізацыі ваеннай вучобы. У Варашылаўскім горрайкоме г. Мінска з 100 чл. на першыя заняткі з'явілася ўсяго 20.

Сакратар Дзержынскага райкома КП(б)Б т. Папкоўскі 20 дзён трымаў у сябе ў старае рашэнне бюро абкома аб арганізацыі ваеннай вучобы, не абмеркаваў яго на пасяджэнні бюро, і ваенная вучоба да гэтага часу не арганізавана.

Дрэнна кіруе Дзержынскі райком КП(б)Б і абаронна-масавая работай. За год тут змянілася 4 старшын райсавета Асавіахіма. Толькі 25 проц. усёй партарганізацыі з'яўляюцца членамі Асавіахіма.

Да гэтага часу не арганізавалі ваенную вучобу з партыйным актывам Стуні, Пашчаніцкі і Уздзенскі райкомы КП(б)Б.

Ваенная вучоба партыйнага актыва мае вялікае значэнне, асабліва ў умовах сучаснай міжнароднай абстаноўкі. Партыйныя арганізацыі абавязаны сістэматычна клапаціцца аб павышэнні ўзроўню ваенных ведаў камуністаў і ўдасканаленні іх абаронна-масавую работу.

С. КЛЯБАНАУ, заг. ваеннага аддзела Мінскага абкома КП(б)Б.



На Архангельскім міжваенным каміандзе (Віцебскі абласць). Сакратар партыйнага бюро Т. В. Паўлюк (у цэнтры) гутарыць са старшын райсавета Асавіахіма І. Радзюковым (злева), Р. Раўчан і К. Сачовым, якія выконваюць нормы на 100-120 проц. Фото М. Савіна. (Фотарэкорда БЭЛТА).

ВЫЯЗНАЯ СЕСІЯ АКАДЭМІ НАВУК БССР

БЕЛАСТОК. 13 кастрычніка прадаўжале работу выязная сесія Акадэміі навук БССР, прысвечаная гаданне з'еднання беларускага народа. Як і ў дзень адкрыцця, зал Дома партыйнай асветы быў перапоўнены прадстаўнікамі інтэлігенцыі і стаханавцамі прадпрыемстваў.

З разгорнутым дакладам на тэму «Навука сталінскага эпохі» выступіў акадэмік С. Я. Вальфсон. Ён расказаў аб самай перадавой у свеце савецкай навуцы, практычна вырашанае пытанні сацыялістычнага будаўніцтва, дасейшага ўмацавання магчымасці нашай радзімы.

З дакладам на тэму «Першыя вынікі ўзроўню сельскагаспадарчага і культурнага ўзроўню заходніх абласцей і задачы акадэмічнага вывучэння гэтых абласцей» выступіў прафесар Я. Г. Рамаў. Дакладчык патрабаваў спыніцца на багатым перспектывах развіцця народнай гаспадаркі на вызваленай зямлі. У галіне прамысловасці вырашаны праблемы правільнага размяшчэння паставарых прадпрыемстваў, набліжэння іх да крыніц сыравіны. Будуць створаны новыя паліўныя базы, расшырана сетка электрастанцый з пераходам іх на мясцовае паліва. Будуць створаны новыя станцыі электрастанцый з генеральным планам электрыфікацыі БССР.

У заходніх абласцях будуць пабудаваны механізаваныя палевыя, чарашныя і клікерынныя заводы.

Спыняючыся на пытанні сельскай гаспадаркі, дакладчык паведаміў, што асабліва ўвага звяртаецца на развіццё тэхнічных культур — ільну, у першую чаргу; у Вілейскай і Баранавіцкай абласцях — на развіццё аўтавадства — магчымая сыравінная база для тэкстыльнай прамысловасці Беларуса. Перад Акадэміяй навук стаяць вялікія задачы ў галіне вывучэння магчымасці расшырэння пахаві і дугі ў лік забаваных угоддзяў.

На сесіі былі заслушаны таксама даклады: дырэктара Інстытута літаратуры і мовы В. В. Барысенка на тэму: «Адлюстраванне ў мастацкай літаратуры і народнай творчасці выязнены Заходняй Беларуса», акадэміка О. Е. Кедраў-Зіхмана — «Аб асноўных дасягненнях у галіне кімаліцы сацыялістычнага земляробства СССР», акадэміка А. Р. Жэбрэка — «Аб важнейшых выніках селекцыйна-генетычных работ у СССР».

14 кастрычніка сесія Акадэміі навук БССР закончыла сваю работу. (БЭЛТА).

Сёння — закрываецца ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўні

Сёння закрываецца ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўні 1940 года. Ваенна-поспехам сярэдніх павядаўніцкіх выстаўні карыстаўся павільён БССР. Тут павядаўніцкі таварыш экскурэнтаў не толькі з Беларусі, але з іншых абласцей, краёў і рэспублікі Саюза. З пачатку агруіцы павільён БССР — 15 мая — па 1 кастрычніка гэтага года яго наведала 2.878.949 чалавек.

З выдатнымі дасягненнямі сацыялістычнай гаспадаркі і жыццяздаўлі, павядаўніцкіх выстаўні, асабліва сельскагаспадарчай выстаўні, азнаёмілася каля 8 тысяч экскурэнтаў БССР.

Сярэд павядаўніцкіх выстаўні — дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, златны кошуноў тав. Велюцін, вядомы камбайнер — ордэнаоцэ тав. Гароўлоў, вядомы ільнар Чырэйскага раёна — ордэнаоцэ тав. Сіманюк, старшыня ордэнаоцэнага савета імені Валадарога, Магілёўскага раёна, ордэнаоцэ тав. Каракін і іншыя.

Толькі з адных катэгаў Мінскай абласці па выстаўні павядаўніцкіх экскурэнтаў, Гомельскай — 921, Палескай — 888, Беларускай — 438, Баранавіцкай — 430, Віцебскай — 438 чалавек і т. д.

У КАМІТЭЕ ПА СПРАВАХ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ

Усесаюзнае камітэе па справах вышэйшай школы выдў завад аб мерыпрыемствах па выкананню паставы Савета Народных Камісароў СССР аб устанавленні платнасці навучэння ў вышэйшых навуковых установах і аб змяненні парадку напавячэння ступені студэнтам.

Камітэе прашала ў дырэктарах ВНУ устанавіць строгі кантроль за ўжосам платы за навучэнне, і студэнтаў, якія не ўнеслі ў устанавіўшы тэрмін плату, адчыніць з вышэйшых навуковых устаноў.

Камітэе ўстанавіў наступны парадок напавячэння ступені. На ступені адлічэння студэнтаў, які атрымалі на экзаменах не менш двух трапей анімак «выдатна», а астатнія — не ніжэй «добра». З 1 лістапада г. г. адлічэння па ступені адлічэння студэнтаў першага курсу, прынятыя без іспытаў як выдатныя сярэдняй школы, а таксама атрымаўшыя на прыёмных экзаменах не менш двух трапей анімак «выдатна», а астатнія — не ніжэй «добра»; студэнтаў, пачынаючы з другога курсу, які атрымалі на веснава-акеанамічнай сесіі не менш двух трапей анімак «выдатна», а астатнія — не ніжэй «добра». Студэнтам ступені адлічэння, якія абараняюць дыпломны праект

або здаюць дзяржаўныя экзамены да 1 студзеня 1941 года, забавоўваюцца існуючыя ступені. Злічэння на дзяржаўную ступені студэнтаў з ліку адчуваючых патрэбу ў дапамозе аслабляюцца ад платы за навучэнне.

У завадзе далей указваецца, што ў вышэйшых навуковых установах дапусціцца свабоднае павелічэнне ступені навуковых заняткаў па некаторых дысцыплінах (не больш адной трэці ад агульнай прагнутаў вывучэння па плане) з абавязковым выкананнем практычных работ і здачай ўсёй эканамічна ў устанавіўшы вучэбным плане тэрмін.

Студэнтам прадстаўлена права пераводу на вытворні і звычайна адлічэнні або ў іншую адпаведную ВНУ з дазволу дырэктара гэтай вышэйшай навуковай установы.

Паркаматам дазволена студэнтаў, скончыўшых ВНУ, але не здаўшых дзяржаўныя экзамены або не абараніўшых дыпломнага праекта і выказавшых жаданне працаваць на практычную работу, накіроўваць на вытворнасць з прадстаўленнем аб права абароны дыпломнага праекта або здачы дзяржаўных экзаменаў на працягу двух год. («БЭЛТА»).

Заслужаная ўзнагарода

ЗАХОДНЯЯ АСОБАЯ ВАЕННАЯ АГРУТА. За выдатныя павядаўніцкі ўважлі і палітычную падрыхтоўку, выдатнае насенне караваўнаў сярэдніх і прыкладную дысцыплінаванасць Народны Камісар Абароны марша Савецкага Саюза С. К. Памашка ўзнагародзіў лагудніцкім значкам «Отличник РККА» вялікую групу байцоў і маладых камандзіраў Н-скай часты.

Сярэд ўзнагароджаных — малады камандзір Сяргей Пегус. Ён яшчэ ялаўна

быў радавым байцом. За поспехі ў вучобе і высокую дысцыплінаванасць тав. Пегуса быў вылучан на камандную пасаду, мае некалькі падзяк, не раз прэміраваны. Зараз іх рыхтуецца здаць экстрэм экзамен на атрыманне звання палітрука.

Узнагароджан таксама вадзельч байцоў машыны тав. Ачкасуў. Ён лепш за ўсё ў падрыхтаванні вадзельч машыны на перасечнай мясцовасці, больш за ўсё эканаміч гаручае, метка страляе. (БЭЛТА).

Разгром Врангеля

(Да 20-годдзя разгрому Врангеля пад Кахоўкай)

1920 год. Трэці год ужо існуе краіна Саветаў. Трэці год замагаецца Чырвоная Армія, абараняючы разаму сацыялізм. Папярэй ўжо крах два паходы Антанты, якія прабавала з дапамога буржуазна-памешчыцкай контррэвалюцыі патапіць у крыві заваявані Басцыі. Разбіты белыя арміі Калчака, Дзюнкца, Мілера, Дзюнікіна — ударная атрады міжнароднай і ўнутранай контррэвалюцыі. Антанта арганізуе трэці паход на арываўленую, змучаную краіну Саветаў — з захада наступаче беларускі, а з поўдня, з Крыма рыхтуецца ўваргнуча на Украіну і Данбас белая армія чорнага барона Врангеля, створаная з засяўшых у Крым астаткаў разгромленай арміі Дзюнікіна і ўсёго чорнаокеаннага атраб'арскай Расы. «Польшча і Врангель» — гэта дзве рукі французскіх імперыялістаў. — гаварыў Ленін (т. XXV, стар. 406). У апошняй рашучай схваты Антанта «дзвух рукамі» хацела задушыць маладую краіну Саветаў.

Вясной 1920 года, калі галоўны сілы нашай Чырвонай Арміі былі адцягнуты на барацьбу з беларускімі, Антанта ўсмерна рыхтавала выхад Врангеля з Крыма з мэтай адцягнуць сілы Чырвонай Арміі ад беларускіх.

Імперыялістам Антанты велізарную ўлогу гадзі аказаву палы адцягнучы Троцкі, які злучыў са сабытнаваў патрабаванні правадзіць партыі Леніна і Сталіна канчаткова разграміць уладчыўшых у Крым беларускіх імперыялістаў. Зіраціў Троцкі прадаўжаў запытваць падрыхтоўку наступлення, пакуль яе не прымысоў атласці ў сувязі з утаржаннем на Украіну беларускіх. У выніку Врангелю ўдалося вырашыць з Крыма. Байцам і камандзірам Чырвонай Арміі прышася сваёй крывёю расплачывацца за здарэнне Троцкага.

Наступленне Врангеля пачалося ярыч у той момант, калі пад ударам Чырвонай Арміі рухнуў беларускі фронт і польскія войскі ў пачыні ўцякалі з Украіны. Правадзіў фронт беларускіх, Першая

Конавая армія 7 чэрвеня заняла Жытомір. У гэты-ж дзень Врангель правадзіў фронт нашай 13-й арміі які Перэкона і вышаў у Паўночную Таўрыю, стварыўшы тым самым пагарзу выхавану Данбасу і ўсю поўдню. Часты Чырвонай Арміі, павіныя пераважаючымі сіламі ворага, мужна абараняючыся, адступалі да Кахоўкі і далей да Запарожжа.

На сваім чорным сцягу барон Врангель несе аднаўленне манархыі, памешчыцкага землеўладання і зварот камуністам фабрык і заводаў. Зусім аразумела, што такую палітыку можна было праводзіць толькі пры дапамозе шытоў, расстрэлаў і шынён. Врангелеўскія генералы даволі шырока прымянялі гэтыя металы ў занятых мясцовасцях. У гэтым генерала Сталіна ў г. Джанкой на некалькі дзён віселі на слухах трупы павешаных сямляк і рабочых. У Сімферопалі генерал Куденэў ператварыў у шынённы ліхтары і трамвайныя сідучы. Прапоўняў Крым з агіды і нявысока ўспамінаючы жудзны час бязгала тэрору. Завое імперыялісты Антанты былі задалованы сваім стаяніцтвам. Яны спадываліся, што данецкі вугаль, багінская нафта, украінская шпінлі па неўзабаве з ліхвой акупяць іх расходу на ўзбраенне і спарожнену врангелеўскай арміі.

У той час, як на польскім фронце Чырвоная Армія, атрымаўшы рашучую перамогу, гнала беларускіх да Варшавы, на врангелеўскім фронце ішчытыя была на бакі белых. Паўночная Таўрыя з вадзельчымі запасамі хлеба ўжо была ў руках Врангеля. Па патрабаванню Антанты Врангель рыхтаваў ўзлет на Дон і Кубань. Наступленне Врангеля ператварылася ў вялікую пагарзу заваяваным Савецкай улады. Воек як ахарактарызаваў значэнне врангелеўскага фронту вялікі стратэгі грамадзянскай ваіны таварыш Сталін: «У тым нашых войск павяліў новы саюзнік — Врангель, які паражжае ўзарвалі з тыла плады нашых пера-

мог над палыкамі». (Цытуруецца па кнізе К. В. Варашылава «Сталін і Чырвоная Армія», стар. 146).

Таварыш Сталін указаў, што врангелеўскі фронт з'яўляецца прадаўжэннем польскага фронту, з той ады розніцай, што Врангель дзейнічае ў тылу нашых войск, якія вядуць барацьбу з палыкамі, г. зн. у самым небяспечным для нас пуньце. «...Пакуль Врангель павы, пакуль Врангель мае магчымасць параждаць нашым тылам, нашы фронты будуць куляць на аб'ёме най, нашы поспехі на антыпольскіх фронтах не могуць быць моцнымі. Толькі з ліквідацыяй Врангеля можна будзе лічыць нашу перамогу над польскімі панамі забяспечанай. Таму партыя павінна пачаць працу на сваім сцягу чарговае лозунг: «Помніце аб Врангелю!» («Смерць Врангелю!») (Там-жа, стар. 147).

10 ліпеня ЦК партыі звярнуўся да ўсёй краіны з заклікам: «На Врангеля!» Заклік партыі сустраў гарачы вохлук. З усёй гарачай охаві на врангелеўскі фронт атрады добраахвотнікаў. Партыя Леніна — Сталіна пастала ў часты паўднёвага фронту тысячы лентных сваіх сіл, бязстрашных барацьбоў за камунізм. На ўсёй вяршыце ішоў абар для Чырвонай Арміі аб'яднавання, богаў, бяліны. Фарміраваліся часты добраахвотнікаў, курсанты брыгады.

7 жніўня ЦК партыі рашучы выдзельці врангелеўскі фронт, як самастойны. Па ініцыятыве Леніна арганізацыя новага фронту была ўскладзена на таварыша Сталіна. Арганізатар гераічнай абароны Пяршына, Петраград, перамог над Калчаком і Дзюнікіным — таварыш Сталін элечніча ўзяўся за стварэнне новага фронту барацьбы. Таварыш Сталін склаў чарговую палітыку парак у тылах, распарадзіў паві разгром Врангеля.

7 жніўня таварыш Сталін тэлеграфіраваў Леніну: «Семага раённай пачы часты фарсіравалі Леоп, занялі Аленкі, Кахоўку і іншыя пункты на левым беразе, воек трафі, якія падагуляюцца. Па ўсёму Крыму наш фронт нашы пераіраўлі ў наступленне і прасоўваюцца ўперад». Раён Кахоўкі, заняты Чырвонай Арміяй, адстраў на врангелеўскім фронце рашучую

НА СПРАВЕ УЗНІМАЦЬ РОЛЮ МАЙСТРА

ЧАМУ АДСТАЕ ЗАВОД ІМЕНИ КІРАВА

Мінскі станбаудаўнічы завод імені Кірава — адзін з найматэіаў заводаў у Беларусі, які асвайвае і выпускае новае і старае і машыны.

Надзвычайна праймавалі кіраўнікі ў кварталы 1940 г. Але, пачынаючы з пачатку, становіцца на прадпрыемстве яка пагоршылася. Завод на працягу трох гадоў не выконвае плана. У трымі кварталах ён недадаў 84 станкі, з іх 23 верстаі.

Чаму-ж завод так адстае ў выкананні грамаў? Ён мае добра адукаваны тэхнічны кадры, выдатнае абсталяванне, ёсць усе сыравіны. Асноўная і галоўная прычына адставання — гэта дрэнная арганізацыя працы, няадажджаны і рэч пахаў і прадстаў.

Складаная 5 кастрычніка рэдакцыйнай зборцы «Вязьда» сумесна з партыйнай арганізацыяй завода імені Кірава нарада вярнула на завод гэта. На нарадзе выказалі, што роля майстра яшчэ не належаў вышэй.

На шматлікіх нарадах і пасяджэннях рэдакцыйнай зборцы завод паўтараў добра ўсвоены іх фразы: «Майстар — цэнтральная фігура». «Майстар — поўнапраўны кіраўнік свайго ўчастка». Адна пастава ўварожыла Раю ССР і ЦК ВКП(б): «Аб выхаванні ролі майстра на прадпрыемстве пажытка машынабудавання» не ковацца.

Права майстра часта ўшчамляюцца. У ставленні яна ўказана, што майстры павінны атрымаць права захавання работ, для чаго ў іх распараджэнне выдзелена прамісловы фонд заробатнай амеры, у тым выпадку, калі няма пераходу яго. Але гэтага права майстры за імені Кірава чамусьці не атрымалі. Палобныя факты напружаны праў майстра сёньня. Майстры расказваюць аб іх сёння на старонках нашай газеты.

Прадпрыемства многа перш за яна валакіта ўнутрызаводскага браку, дэфекты і браку за лічбам і жывым мейсці складаюць 75.700 рублёў (за вера ў іх яшчэ не падлічаны).

Вялікая частка браку прыпадае на лічы пач, які выпускае выключна дрэнна ішчэ.

Многа прастоў бывае з-за няспраўнасці апарату. Адуцінае панава-папераваўныя рамонт, зусім не ўжываюцца мейсці скарачэння рамонт. Станкі рамонтныя тым, калі яны ўжо чакатваюцца. Вагучы рамонт праводзіць толькі рабочы час.

Прастоў бываюць часта з-за адсутнасці інструментаў. Нярэжні выкаці, калі няўмежт ляжыць на паліцах раздатчых апаратаў, а рабочы чамусьці яго не вышчэ. Пачынаюцца непатрабнае халжэнне безапаснага траты рабочага часу. У вышчэ прастоў ў трымі кварталах дасягнулі 463 рабочых гадзін.

Кіраўнікі завода яна недаацэньваюць значыня палобных цахаў — рамонтных і інструментальных, ад работ яшчэ залежыць паспехі асноўных цахаў прадпрыемства.

Не належаў вышчэ іх вытворчасці і апрацоўцы. І пасля Указа ад 26 чэрвеня пачысць прагалаў і спазненняў яшчэ лічы.

Мінскі завод імені Кірава на працягу асобных год працуе з вялікімі рыўкамі: прастоў да штурхаванняў і зноў да іх вяртэнняў. Гэтыя закладаныя круг з'яўляюцца вынікам выключна дрэннай арганізацыі вытворчасці і апрацоўцы чотка кіраўніцтва з боку дырэкцыі, партыйнай і прафсаюзнай арганізацыі.

Партыйная арганізацыя вельмі слаба ініцыявае права кантролю дзейнасці аддзелаў і вельмі мала займаецца вышчэ іх пільнамі.

Набліжэння ХХІІ гадына Кастрычніцкай рэвалюцыі. Калектыву сясарна-зборнага пача завода абавязваў да вялікага свята выпусціць 104 станкі. Задаткаўніцтва завода — узначаліць гэту вышчэ ініцыятыву і зрабіць не забяць усяго калектыва прадпрыемства.

Завод імені Кірава мае ўсе магчымасці конаваць і перавыконваць сваю вытворчасць праграму. Ён абавязан пакрыць сваю асабнае перад краінай і вышчэ ў асабнае рады прадпрыемстваў станкаў і машынабудаванняў нашай рэспубліцы.

Рэдакцыя газеты «Вязьда» разам з партыйнай арганізацыяй мінскага завода імені Кірава склікала нараду майстроў. Выступаўшы на нарадзе расказалі аб тым, як выконваецца пастава СНК ССР і ЦК ВКП(б) ад 27 мая і аб арганізацыі вытворчага працэса. Ніжэй мы змяшчам выступленні ўдзельнікаў нарады.

ПРАВЫ АТРЫМАЛІ, А ЯК ІХ АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЬ — НЕ ВЕДАЕМ

Н. С. ГІМЕЛЬШТЭЙН — майстар пралёта на зборцы станноў тыпу № 860-Г.

Пасля выдання паставы Соўнаркома ССР і ЦК ВКП(б) аб павышэнні ролі майстра на прадпрыемствах пажытка машынабудавання ў нас на гэтым пытанню загаварыла адміністрацыя цахаў і дырэкцыя. Пачалі штосці рабіць, замітусіліся. Але прайшоў крыху часу, і аб усім забыліся. Зноў пайшла справа па-старому.

Памятаю, прывесці мне паперку і заявілі: «Вось твой фонд, вось твае людзі, вось твая зарплата. Але як рабыць канкрэтна, не скажамі. Прамаўчалі аб асноўных.»

Была ў нас арганізавана школа тэхнічнай вучобы для таго, каб пазнаміць майстра з планаваннем, разлікам і т. д. Праваў двое заняткаў і на гэтым супакоіліся.

Абывава ў нас адносіцца не толькі да вучобы, але і да работ майстраў. Мой дзень, як майстра, зарплату карыснай работай толькі на 30 проц. Астатнія 70 проц. рабочага часу прыходзіцца трымаць на рэччэ «паблугушкі». Вось прыклад. Пачаўся рабочы дзень. Пайшоў я за аднаго рабочага, бачу — не ідзе ў яго работа.

— У станіе заліў, — скарыжпа рабочы, — праваць не маючыма. Пакуль я расшукаў кантрольнага майстра, начальніка аддзела тэхнічнага кантролю, пакуль склаў акт, прайшоў поўны. Пасля гадзіны з другой станіе на адзіцца. Рабочы тав. Акуліч таксама прастаў поўны дзень — ніяк не магі вырашыць пытанні, што рабыць са станінай, якая аказалася бракавалай. А брак быў на віне лінейнага цаха.

ПЛАЌІВАЦЬ ВЫРАБ І РАСХОДВАННЕ ІНСТРУМЕНТАЎ

А. Ф. КРАСІНСКІ — майстар інструментальнага цаха.

У нас на заводзе стала звычайна лічыць, што асноўным з'яўляецца механічны цах, астатнія — падабныя. Калі прыбываюць дакладныя вымяральныя прыборы, іх у першую чаргу даюць механічнаму цаху. Інструментальны-ж цах абыходзіць.

Кіраўнікі завода не разумеюць, што пры дрэннай рабоце інструментальнага, рамонтнага і іншых цахаў нельга наладзіць работу механічнага цаха. У нас так і атрымавацца: рамонтныя дрэнна рамятуць станкі, інструментальныя рабыць дрэнны інструмент, і як вынік — не выконвацца план у асноўных цахах прадпрыемства.

Не забяспечваюць нас аднаведнымі матэрыяламі для выбару інструментаў. І для таго каб не было прастоў, старшы майстар бярэ на сябе адказнасць і змяняе адзін матэрыял другім. Патрабна, напрыклад, рабыць мейсці з сталі маркі «У 12 А», майстар не змяняе на сталі маркі «У 10 А». Гэта, вядома, адбываецца на якасці інструмента. Разны для даўбжы трэба рабыць з сямкавала, але яго няма, і мы бярэм замяніцель, які ў нас дрэнна гартуецца.

Выбар і расходванне інструмента не планіруюцца. Гэта — вялікі недахоп інструментальнага цаха, такіх чымам, не мае плана. Сёння не ведаем што будзем рабыць заўтра. Майстар інструментальнага цаха, згодна паставы Соўнаркома Саюза ССР і ЦК ВКП(б) аб павышэнні ролі майстра на прадпрыемствах пажытка машынабудавання, павінен мець заданне, фонд, павінен ведаць, за што ён адказвае. Але ў нас гэтага няма.

Няма ў нас у паху і плана папераджальнага рамонтна абсталявання. Некаторыя станкі па два гады не рамантаваліся. Гэта адбываецца на рабоце. Напрыклад, шэфавальны станок з-за таго, што ён каалята не адрамантаваў, прыходзіцца часта сымняць на дрэнны рамонт.

Многа гавораць на заводзе аб інструментах і часта сфармавацца на нас, інструментальныя. Я кажуць-бы, што асноўнае зло не ў гэтым. Інструмент у нас бяжліва самаюць, па-варварску абыходзіцца з ім. Інструментальнага гаспадарка з'яўляецца нядайна. Нам часта заважаюць палобны партыйны такі інструмент, які боць у вялікай колькасці на складе.

Колькі-ж становіцца ў нас з працоўнай дысцыплінай? Пасля Указа, вядома, стала значна лепш, лгчы праваць. Раней, бывава, даеш рабочому работу, а калі яна не падаваля яму, ён адмаўляўся: «Не хачу, не буду рабыць. Пачыналіся ўтвары, упрыванні і т. д. Зараз інакш: як скажам, адраў рабыць, без усіх-лі ўтвароў.»

У нас ёсць усе ўмовы для таго, каб выканаць план. Неабходна толькі наведзі большыя парадкі ў цахах.

ПЕРАШКАДЖАЮЦЬ НЕПАЛАДКІ

І. Ш. КРЭМЗЕЛЬ — старшы майстар III пралёта новамеханічнага цаха.

У май пралёце працуюць пераважна казачыя рабочыя. Многі з іх усюго толькі 2—3 месяцы назад перайшлі на зельную апарату і пачалі самастойна праваць на станках. Гэта акалічнасць патрабуе ад мяне, як майстра, максімум увагі ўдзяляць інструменту рабочых. Але я пастанавіў у такіх ўмовах, што гэты важны справе не магу аддаваць патрабную увагу. «З'яўляюцца» ўсюкі непаладкі. Газыні і лі прыходзіцца трымаць на бескарысную справу: расшукваць майстраў аддзела тэхнічнага кантролю або механічнага цаха, слесары-рамонтныя, халжэнне ў іншыя цахі і т. д.

Брак дэталей на нашым заводзе вельмі вялікі. Прычына браку не вучаюцца, з ім ніяк не змагаюцца. Дзяржава ад гэтага перш за ўсё адстае. Тэрміны цах у нас працуюць вельмі дрэнна. Ён дае многа браку. Мы выкідаем у лям мноства шапірон з прычыны дрэннай тэрмінай апрацоўкі ішчэ. Шапіронкі выходзіць з цаха з раздутымі адуцінамі. Мне самому нядаўна прышлося выкінуць пяць такіх шапіронкаў.

Усе аб гэтым добра ведаюць, але мер не прымаюць. Стары рабочы май прапраўна разгорыць сацыялістычнае спаборніцтва. Для кожнага станка вышчэна таблічка, у якой указаны абавязальнасць, узяты на сябе рабочымі да нарыхтоўчага свята. Спаборнічаюць паміж сабой таксама і майстры.

МОЙ РАБОЧЫ ДЗЕНЬ

Н. І. ШОФЕР — майстар пралёта гідраўлікі.

Дэталі гідраўлікі часта маюць вялікія тэхнічныя і канструктыўныя недакладнасці. Восьмем, напрыклад, такі дэталі, як фланцы. Яны патрабуюць дакладнай апрацоўкі, інакш пры злучэнні іх атрымаецца валькі перакос. Слесар тав. Байдак для таго каб прыперці фланцы, патрапіў цым дзень.

Прышоўшы нядаўна на работу, я сустрэў рад непаладкаў. У сдосара тав. Шаўвель цага не прахотзіла праз плужэр, ён хваляваўся. Я паглядзеў — сапраўды не прахотзіць. Але я не маю права разварочваць плужэр без прадстаўніка аддзела тэхнічнага кантролю. Пайшоў да тав. Сержана — старшага кантрольнага майстра, яго не знайшоў. Прайшоў 10—15 хвін. Неўзабаве ён з'явіўся і стаў вышчэ святаць прычыны. А работы чакае, ён прастаў палу гадзіну.

Уладзіўшы з гэтым, пайшоў на выпрабаванне гідраўлічнага насоса. Там аказаліся перакосы. І ў выніку 50 процантаў свайго рабочага часу я патрапіў на тое, каб ліквідаваць ўсюкі непаладкі, якія створаны другімі цахамі.

Было заказана помстасаванне для свяржання дэталі № 411 — корпуса гідраўлічнага насоса. Такое прастасаванне зрабілі, але яго забракавалі. Зрабілі другое — іно аказалася нягодным. І ніхто на гэта не звяртае ўвагі. А мы вымушаны браць недаробленыя дэталі. Так марна трымаць многа рабочага часу.

Воль у цаху партыйная група, але яна ніколі не збіраецца. Не памятаю таксама вышчэ, каб сакарат партыйнага бюро тав. Гуліс выкілаў мяне і папачкавіўся, як ідзе справа, як выконваецца план. Не з'яўляюцца ў нас гэтыя пытанні і завочна многатражжа «Кіравец». Вельмі мала крытыкуе яна віноўнікаў непаладкаў у цахах.

БРАК І ПРАСТОІ — БІЧ ВЫТВОРЧАСЦІ

Б. М. ШЭЙНІН — майстар 1-га пралёта новамеханічнага цаха.

Я працую майстрам у першым пралёце, дзе апрацоўваюцца выключна буйныя дэталі. Плана мя не выконваем на працягу некалькіх месяцаў.

Што-ж перашкаджае нам у рабоце? Перш за ўсё — вялікі працент браку дэталей. Для апрацоўкі дэталі № 411 да станка тыпа № 860-Г мы бескарысна патрапіў ў гэтым месяцы пяць рабочых дзён. Рабыць, рабыць і вяршыце прадукцыю забракавалі. У брак пападаюць часта і буйныя дэталі, які станіны.

Многа часу мы трымаем і з-за прастоў абсталявання. У мінулым месяцы рабочы тав. Ермашэвіч прастаў пяць дзён з-за няспраўнасці стругальнага станка.

Воль загал дырэктара аб тым, што станкі павінны штодзённа аглядацца слесары-рамонтнікамі. Але гэта не робіцца, загал не выконваецца. Рамонт часта праводзіцца ў рабочы час і прытым паслясна, нядабракасна.

Я лічу, што станкі трэба рамантаваць поначу, калі рабочыя не працуюць.

Вузкіх месцаў у нас з'яўляюцца інструментальнага гаспадарка. Калі майстар атрымае разбортку, ён павінен мець гарантыю, што разбортка добрая. Але часта заўсёды так атрымавацца. Нам часта прыходзіцца не праваць, а рабыць зосерыментам: не гадзіцца дэталі — выкідаем, браш наступную.

Так працаваць нельга. Інструменты тавіны праварацца да таго, як яны дастануць у цах. І праварацца яны павінны не толькі мікраметрамі, але і на вышчэ інакш. Трэба павіць на тое, каб пераляць адзін рабочы станок, на якім можна рабыць дакладныя інструменты, з механічнага цаха ў інструментальны. Такая працова даўно была, але яна не ажыццяўляецца.

НАЛАДЗІЦЬ УНУТРЫЦХАВАЕ ПЛАЌІРАВАННЕ

П. І. САРОКІН — начальнік новага сясарна-зборнага цаха.

Многа часу ў нашых майстраў адмаўляюць так званыя выраблены дэфектны дэталі, якія паступаюць у сясарна-зборачны цах. Каб выправіць тую ці іншую дэталі, трэба не наіраваць у механічны цах. Для гэтага майстар павінен знайсці старшага майстра аддзела тэхнічнага кантролю, прывесці яго ў цах і атрымаць дазвол на вырабленне.

Чаму-ж на зборку паступаюць нядабракасна дэталі? Вось-жа на заводзе аддзел тэхнічнага кантролю, прышчыны, майстры і т. д. Я лічу, што віноўным тут з'яўляюцца іменна прыёмчыкі, якія няўважліва адносіцца да свайго работы.

Вы ў нас нядаўна такі вывадак. У зборку паступілі тав дэталі: конус і фланцы, прычым разіва конуса не заходзіла ў разбортку фланца. Прымаць дэталі — адзікая і адказная справа. Нябайныя адносіны прыёмчыкаў да свай абавязкаў прыводзіць да вялікіх прастоў, адраваюць майстраў ад іх асноўнай работы.

Дрэпа ў нас пастаўлена міжшавае планіраванне. Часта можна наглядзець таву карціну: брыгада па зборцы пачала работу, а дэталі, патрабныя на сённяшні дзень, яшчэ не паступілі. Непатрабных-жа дэталей — вялікі запас.

Трэба суфрава падумаць аб чарговасці пачаты дэталей з механічнага цаха на зборку. Адуцінасць гэтага ўскладнае прастас вытворчасці. Напрыклад, адной тэрмінова патрабаваўся для зборкі фланец. У механічным цаху абяцалі праз гадзіну зрабыць яго. Прайшоў некалькі гадзін, а дэталі ўсё яшчэ не было. Справа дайшла да дырэктара, і толькі тады пачынае быць бэстры вырашана.



Штодзённая дзесяткі колакоў падаюць званні ў камітэце Мінскага горсавета па прызыву моладзі ў рамесніцкія і чыгуначныя вучылішчы і школы ФЭА. На адыму: браты Зягорскі — Мечыслаў — 14 год і Еўгеній — 16 год падаюць званні скарытану камітэ Ф. Даміняву аб прыёме іх у рамеснае вучылішча. Фото Б. Халіна (афтарскае БЭТА).

ФІЛАРМОНІЯ ў НОВЫМ СЕЗОНЕ

Прадстаачы канцэртны сезон у Беларусі абядае быць цікавым. Узначарожанне рэспубліканскай канцэртнай арганізацыі — філармоніі — орданам Праўнага Чырвонага Сцяга абвешчана пас да многага. Першы вывад, які неабходна зрабіць, гэта даць у прадстаачым сезоне шматлікія канцэрты высокай якасці.

23 верасня Галоўным упраўленнем музыкальнай установы Камітэта па справах мастацтваў пры СНК ССР былі разгледжаны і зацверджаны праграмы канцэртаў па БССР на сезон 1940-41 года. Вялікае месца філармонія ўзялае буйным манументальным творам для сімфанічнага аркестра, хора і салістаў.

Так, у нарыхтоўчым сезоне будуць выкаваны: кантата аб Сталіне — кампазітара Залатарова, араторыя «Вяселля Нутчогі» — кампазітара Ковалі, рэвіям — Верзі і 3-я сімфонія Бетховена.

Прадугледжана спецыяльныя раздзелы — канцэрты-лекцыі на тры: «Магюжная кучка», «Гайлі — Моцарт — Бетховен», «Музыка і песні народаў ССР», «Беларуская народная песня» і іншыя.

Выключная ўвага будзе ўдзелена канцэртаў для школьнікаў. У спецыяльна распрацаваных праграмах прадугледжаны канцэрты на такія тэмы: «Казкі ў музыцы», «Родныя ў музыцы», «Героіка ў музыцы» і іншыя. У спеціі месцы гэтага года ў Беларусі будзе праводзіцца трэцяя па ліку дэкада савецкай музыкі. Асноўная задача дэкады — пазнаміць слухача з лепшымі ўзорамі савецкай музыкі, створанай за апошнія гады. У прадстаачых канцэртах у часе дэкады ў г. Мінску будзе ўпершыню выканан рад буйных сімфанічных твораў: 6-я сімфонія Штацкельца, 1-я сімфонія Хрэннікава, спецыяльна напісаныя для дэкады канцэрты для скрыпкі і аркестра — беларускага кампазітара Сталава. Выканае гэты твор лаўрат усеазазнага конкурса скрыпачоў і віяланчэлістаў — дачка Беларускай Дзяржаўнай кансерваторыі, заслужаны артыст БССР А. П. Амітон. Пачынаем мы дэкаду 5 снежня, у дзень Сталінскай Канстытуцыі, кантатай аб Сталіне — беларускага кампазітара В. А. Залатарова, у выкананні сімфанічнага аркестра і хора філармоніі з салістамі. Кантата напісана на тэкст пьесы беларускага народа вядікаму Сталіну.

У часе дэкады будуць праведзены два камерныя канцэрты пры ўдзеле народнай артысткі ССР Л. П. Александровскай.

Падрыхтаваць палітасветустанавы да зімы. Хаты-чыталні, дамы культуры, клубы і чыровыя куткі павінны быць актыўнымі памочнікамі партыйных і савецкіх арганізацый у ажыццяўленні задач, якія ставіць перад намі сацыялістычная вэска, несці жыццё большыя слова ў шырокіх масах.

М. І. Калінін у пьсьме да ўсіх раённых і сельскіх Саветаў дэпутатаў прапонуе адзначыць: «Трэба ўсё зрабіць для ўмацавання палітасветных органаў вэска — хатчыталень, калгасных клубоў, дамоў культуры. Яны павінны мець чыстыя, утульныя памяшканні, добрае абсталяванне, каў калгасноні з задавальненнем у культурнай абсталяванні магі праводзіць у іх свой вольны час, займацца самаадукацыяй, садуць радні, удзельнічаць у свай калгасных хоры, аркестры, спектаклі.»

Некаторыя кіраўнікі раённых партыйных і савецкіх арганізацый не зразумелі важнасці палітасветустанавы, не стварылі неабходных умоў для іх павіннай работы.

Факты паказваюць, што не ўсё яшчэ ўспараўка з гаспадаркай палітасветустанавы. Напрыклад, уззепскі раённы Дом сакультуры да зімы не рыхтуецца, няма дроў, рамонт не зроблен. Адуцінаны 22 тыс. рублёў скарыстаны не па прызначэнні.

У халопнічым раённым Даме сакультуры правалялася падлога, няма дроў, асцяжэння. Загачы Дом культуры т. Макоўска не раз звярталася за дапамогай у раённую арганізацыю, але нічога там не дабілася. Не падрыхтаван да зімы і пьскавінскі ДСК Боньскага раёна: дровы не вывезены з загатоўчых пунктаў, няма сродкаў на папаўненне бібліятэкі, на ўплату за асвятленне, радыё, на пабыццё ўнутранага абсталявання і правядзенне рамонту. Мясовыя арганізацыі чамусьці не адпускаяюць выдзеленых на бюджэту сум, выстаўку, атрымалі адка на пьскавінскія іх пытанні. У палітасветустанавы павіна быць падзелавому пастаўлена апрацоўвальная прапаганда, дапамога прапонуем у вывучэнні «Бяроцкага курса гісторыі ВКП(б)», актывізацыя прапаганда, ваенна-абаронная і фізкультурная работа.

Да зімы асталося мала часу. Трэба прыняць усе меры, каб прывесці ў належны выгляд хаты-чыталні, дамы сакультуры, клубы, чыровыя куткі, забяспечыць іх усім неабходным інвентаром, стварыць умовы для добрай работы. Трэба так наладзіць работу палітасветустанавы, каб калгаснікі змагі там пачытаць газэты, паслухаць лекцыю, радыё, паглядзець кіно, выстаўку, атрымалі адка на пьскавінскія іх пытанні. У палітасветустанавы павіна быць падзелавому пастаўлена апрацоўвальная прапаганда, дапамога прапонуем у вывучэнні «Бяроцкага курса гісторыі ВКП(б)», актывізацыя прапаганда, ваенна-абаронная і фізкультурная работа.

Узроста арганізаваць работу палітасветустанавы — прамы абавязак партыйных і савецкіх арганізацый, аддзелаў народнай асветы.

В. І. МОТУЗ.



Старшы надрывны рабочы-токары стыхануў новамеханічнага пача завода ім. Кірава тт. Барута, Лаві прадуюць на заводзе на год. За час свайго работы тыя адуціны і перадчытаны відкае спаборніцтва яны заключылі паміж сабой індывідуальныя дагаворы на выкананне нормы на 150 проц. На адыму (злева направа): токары А. Барута і токар Н. Лаві. Фото І. Калычэна.

ЗА РУБЯЖОМ

Англа-германская вайна
Германскія паведамленні

БЕРЛІН, 14 кастрычніка. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне германскай арміі паведамляе: «Днём і ноччу злучэнні лёгкіх і цяжкіх бомбардыроўшчыкаў працягвалі з вялікай эфектыўнасцю бомбардыраваць Лондан і іншыя важныя ў ваенных адносінах аб'екты Паўднёвай і Цэнтральнай Англіі».

У Лондане, перш за ўсё на поўнач ад Тамзы, каля Вест-Індскіх докаў, а таксама каля докаў Вікторыі ўзніклі вялікія пажары. Пасля палёту на аэлу электрастанцыя была заўважана высокай ступенню палымі і зруйнаваная.

Другі буйны палёт зроблен на партывыя палітоў і ваенныя заводы Ліверпуля. Скінутыя бомбы выклікалі моцныя ўзрывы і пажары.

Аз бомбардыроўкі розных ваенных аб'ектаў Цэнтральнай і Паўднёвай Англіі рабураны сховішчы ў двух ваенных лагерах.

Як вядома, Тэмзы германскі самалёт на невялікай вышыні абстраляў з кулямётаў караван праціўніка з 18 узброеных ган-

дзёвых суднаў, ішоўшых пад моцнымі навіоём. На адным судне ўнік пажар.

У розных месцах адбыліся павеатраныя бамбы.

На захад ад Бадыхса германскі бомбардыроўшчык дэкага дэсяня аэцішчы ўзброены гандзёвы параход праціўніка танажак ад 3 да 4 тысяч тон.

Днём праціўнік не падтрымаў палёты на Германію і акупіраваныя абласці. Ноччу самалёты праціўніка паяліліся над Паўночнай і Заходняй Германіяй. Бомбы нанеслі толькі незначныя страты жылым дамам, не папкоўшым аб'ектаў ваеннага значэння. Учора праціўнік страціў 13 самалётаў. Германская авіяцыя страціла адзін.

БЕРЛІН, 14 кастрычніка. (ТАСС). Як паведавае германскае інфармацыйнае бюро, за апошнія 24 гадзіны германскія самалёты скінулі над Лонданам, Ліверпулем і іншымі гарадамі Паўднёвай Англіі 350 тысяч кілаграмаў бомб. За гэты час англійская авіяцыя скінула над Германіяй і занятымі ёю абласцямі ад 6 да 8 тысяч кілаграмаў бомб.

Англііскія паведамленні

ЛОНДАН, 14 кастрычніка. (ТАСС). Афіцыйна паведамляецца, што ў ноч на ўчора англійская авіяцыя бомбардыравала ваенныя аб'екты ў Берліне. У горадзе ўспыхнулі вялікія пажары. Асабліва моцны бомбардыроўшчык падвергнуў цэнтральны электрастанцыя. Апрача таго бомбардыраваны заводы Брупа ў Эсене. Азначаныя прымяні папаланы запальваючыя бомбы ў заводу і карпусы. Частка бомбы была выклічана вялікага калібры і ўпершыню прымянялася англійскай авіяцыяй у палётах на Германію. Бомбардыроўшчы падвергнулі таксама металургічныя заводы ў Вітарфелдзе, нафтаперагонныя і нафтаахішчальныя заводы ў Гановеры і Кельне. На ўсіх гэтых заводах узніклі пажары. Запальваючыя бомбы палілі ў іва вялікіх прамысловых прадпрыемстваў ў раёне Гама. Апрача таго зарэгістраваны ўзрывы бомбы ў цэнтры мясцовых пражэктарных батарэй. Былі бомбардыраваны адзін з масейных мастоў ля Брэмэна, мост праз раку паблізу Гановера, аэкадэмія канала Дортухт-Эмс (на поўнач ад Мюнстэра), адна з пасадкавых пляцовак паблізу Кельна, розныя пабудовы на аэрадроме ў Ротэрдаме, аэрадром у Гале і аўтабаза паблізу Мюнстэра. У выніку прамых палітоў бомб у авіяцыйны завод Фокера ў Амстэрдаме там адбыліся ўзрывы. Бомбардыроўшчы пад-

вергнулі электрастанцыя і ваіньскія казармы паблізу Мюнстэра, каменныя печы металургічных заводаў у Торгау, славяла станцыя ў Валдэку, якая снабжае энергіяй вялікую частку прамысловых прадпрыемстваў, размешчаных у даліне ракі Фульды, а таксама горад Касель. Зрубыліся палёты на докі Кала, Булолі, Гаўра, Дзюнкера, а таксама сушы, якія знаходзяцца ў раёне гэтых партыў. Англііскія самалёты падвергнулі кулямётнаму абстралу германскія дальнабойныя гарматы на мысе Гры Не.

ЛОНДАН, 14 кастрычніка. (ТАСС). Агенства Рэйтар паведамляе, што ў ноч на сёння германская авіяцыя рабіла палёты на абшчыну тэрыторыю Англіі. Бомбардыроўшчы падвергнулі 36 лонданскіх раёнаў і 20 раёнаў правінцыі. Лондан паранейшым служыў гаюлым аб'ектам палётаў. У сталіцы і ваколіцах папкоджаны жыллыя дамы, гандзёвы і прамысловыя прадпрыемствы. Падрабязна справядача аб ліку афар іпца не атрымана, аднак ёсьць апасенні, што будзе большым, чым у часе ранейшых начных атак. Бомбы былі скінуты ў некаторых цунтах градафэў Мідлсакс, Кент, Сары і Эсекс, аднак, на атрыманых вестках толькі ў ніякоіх пунктах ёсьць папкоджанні і невялікая колькасць афар.

Зводка італьянскага камандавання

РЫМ, 14 кастрычніка. (ТАСС). Італьянскае камандаванне паведамляе: «У Паўночнай Афрыцы браневікі праціўніка прабавалі зрабіць атаку на паўднёвы ўсход ад Сідзі-Барані, але былі адкінуты. Нашы павятраныя злучэнні пашпыхова атакавалі англійскія аэрадромы ў Эл-Лаба (Егіпет). Тры караблі праціўніка бомбардыравалі нашы пазіцыі ў зоне Сідзі-Барані. Матэрыяльныя страты і афар няма».

У Усходняй Афрыцы наша павятраная злучэнне бомбардыравала Ладжару (на за-

ход ад возера Рудольфа). У Краюны моры не раз бомбардыраваны партывыя пабудовы вострава Перым. Узніклі вялікія пажары. Праціўнік бомбардыраваў Дзэбел, Малжы, Гура (Абісінія). Ёсьць нязначныя страты. Афар няма».

Самалёты праціўніка атакавалі порт Португалду, на востраве Лорос (у Эгейскім моры) папкоджана некалькі жылых дамоў. 34 чалавекі забіты, 20 ранены. Ваенным аб'ектам не нанесена сур'езных страт. Збіты 2 самалёты праціўніка».

У Індыі рыхтуецца кампанія грамадзянскай непааслухмянасці

НЬЮ-ЁРК, 14 кастрычніка. (ТАСС). Як паведамляе агенства Асоцыяйтэд Прэс, рабочае бюро Індыйскага нацыянальнага кангрэса адобрыла прапанаваны Гандзі план правядзення кампаніі індывідуальнай грамадзянскай непааслухмянасці супроць забароны свабоды слова. Гандзі папярэджвае, што кампанія разгорнецца ў бліжэйшай будучыні.

ЛОНДАН, 14 кастрычніка. (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтар, рабочае бюро

Індыйскага нацыянальнага кангрэса, запервертзены план Гандзі, закончыла сваё пасяджанне.

Газета «Нью-Йорк таймс» паведамляе, што Індыіскі нацыянальны кангрэс длуччыў б'юлетню старшын кангрэса Неру і Віноба «вырабаваць на практыцы закон», які забараняе прапаганду пацыфізма і выступіць з антываеннымі прамовамі.

Да бомбардыроўкі Шарбурга англійскім флотам

ЛОНДАН, 14 кастрычніка. (ТАСС). Афіцыйна паведамляецца, што англійскія вядзучыя самалёты ўстаноўлена, што ў выніку бомбардыроўкі Шарбурга англійскімі ваеннымі караблямі, а таксама

авіяцыйны ў ноч на 11 кастрычніка аб'екты, падвергнуліся бомбардыроўцы, якая папкоджаны. Пераасоўваны суднаў у раёне Шарбурга значна скараціліся. Некаторыя судны гарэць да гэтага часу.



На VIII акруговым аглядзе чырвонаармейскай самадзейнасці часцей Заходняй Асобай Ваеннай Акругі. На адмыку джазгоў І-скай часткі. (Злева направа): Г. Манарніка, Е. Осіпаў, Ф. Фота і Я. Зялёва.

БАЯВОЕ МАСТАЦТВА

Чырвонаармейская мастацкая самадзейнасць нарадзілася ў баявых находах, на фронце супроць ворагаў нашай любімай савецкай радзімы. Там яна набыла свае баявы якасці, стала адным з выпрабаваных сродкаў палітычнага выхавання байцоў і падняцця ваіньскай дысцыпліны.

Чырвонаармеец І-скай часткі тав. Кулікаў расказвае, як у перыяд барацьбы на фронце калектыву самадзейнасці выступілі пад адрытым небам, на пляцоўцы, складзенай з грузавых машын. Сталі суровыя марозы, і агнявая чырвонаармейская пляска, загорная песня сагравалі ўсіх, натхнілі на барацьбу з ворагам.

У часе вызваленчага паходу ў Заходнюю Украіну і Заходнюю Беларусь чырвонаармейцы выступалі перад працоўнымі, выклікаючы захапленне сваім мастацтвам. Прыбыўшы ў аэлу з Прыбалтыйскіх краін, музыкальна-харавы калектыв пад упраўленнем чырвонаармейца Т. Целяшэўскага выступіў перад насельніцтвам і салдатамі народнай арміі. Адзін з салдатаў усхвалявана прынёс сваю пляскаву калектыву і завіў:

— Пясер я бачу, што вы добрыя байцы і культурныя, пачысцілі вы савецкіх людзі. Я рад, што пясер і я буду савецкім байцом.

Такава сіла баявога чырвонаармейскага мастацтва. Гэта сіла ўласнавальства і ўмацоўвання з кожным тодам. У гэтым можна было пераканацца, прысутнічаючы на VIII акруговым аглядзе чырвонаармейскай мастацтва ў часнях чырвонаармейскай Заходняй Асобай Ваеннай Акругі, які праходзіў у Мінску з 11 па 13 кастрычніка.

Звыш тысячамі байцоў, камандзіраў, палітработнікаў і членаў іх сем'яў вышлі на агледы талентаў. Радавала масавасць, баявая залор, разнастайнасць і яркасць выступленняў.

Лепшыя калектывы і салісты выступалі па заключным канцэрце, які адбыўся 13 кастрычніка ў памяшканні Дзяржаўнага ардына Ляна Вялікага тэатра опера і балета БССР. Глядзельную залу тэатра запоўнілі камандзіры і палітработнікі часцей гарызона, прадстаўнікі партыйных і савецкіх арганізацый сталіцы БССР. На заключным канцэрце прысутнічалі сакратар ЦК КП(б)Б тав. Паламарніка, камандуючы войскамі Заходняй Асобай Ваеннай Акругі генерал-маёр Іван тав. Паўлаў, член ваеннага савета акругі тав. Фаміных і іншыя.

Заключны канцэрт з'явіўся выдатным завяршэннем VIII акруговага агляду. Канцэрт пачаўся выступленнем музыкальна-харавога калектыва пад упраўленнем чырвонаармейца Целяшэўскага. Магутны і натхнёны прагучалі «Гім партыі большыкоў» і кантата аб Сталіне. Гэты калектыву зарэкамендаваў сябе як культурны пасьбіт музыкі ў гучы чырвонаармейскім мас. У яго рэпертуары лепшыя песьні савецкіх кампазітараў і творы класікаў. Па заключным канцэрце калектыву майстэрска выканаў песьню палітычнай оперы «Вольшэбны стрелок» — музыка Вебера.

Нібы спабарочачы з гэтым калектывам, на канцэрце выступіў масавы бала-

дзёны аркестр пад кіраўніцтвам малодшага камандзіра тав. Сасуліна. Асабліва спадабаліся ўсім чырвонаармейскія наступкі з пляскай у выкананні балажаннікаў. У частушках многа юмара, у плясках многа нястрымнай імкліваці.

Але ў кожнай частці ёсьць свае плясункі і пляска нават казачы, хто лепш танцаваў «Горскі танец», паступалі малодшым камандзірам тав. Паўлінашвіц, таксама меў вялікі поспех. А калі на сцене з чырвонаармейскай пляскай выступіў калектыв пад кіраўніцтвам чырвонаармейца Т. Вагданова, зала не сікізала ад апладысментаў. Тое самае было, калі калектыву пад кіраўніцтвам жонкі чырвонаармейца Лашманавой выконваў малдаўскі народны танец «Малдаванска» і «Украінскі гапак».

Аб росце музыкальнай культуры ў часнях Чырвонай Арміі сведчаць паспяховыя выступленні крышчэў, піяністаў, спевачкоў. Чырвонаармеец Юфе выканаў на радзі рэліт твор «Фауст» — Баха-Гадзюска, чырвонаармеец Апсаялаў — на скрыпцы — «Рондо-карычэцкае» — Сен-Санса; на кітафоне фантазію з оперы «Вільгельм Тэль» выканаў чырвонаармеец Харнас.

Група мастацкай гімнастыкі курсанта Міхайлава, джазгоў чырвонаармейца Палажэва, чыпці, салісты, спевачкі, музыканты, зацёнілі — усё яны дэманстравалі прыгожасць і разнастайнасць самадзейнага мастацтва ў часнях і падраздзяленнях Чырвонай Арміі. Услед за тым чл. малодшым камандзірам т. Разважкіным выступілі спявак Мансурат 3-га ранга т. Пічугін, музыкант баеп Мансурат, палітрут Гельфанд.

Асобна трэба адзначыць актыўны ўдзел у чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці жонкаў камандзіраў і палітработнікаў і іншых членаў іх сем'яў. Вялікая падтрымка і на гэтым участку спраўляюць сябе як гарачыя патрыёткі сваёй радзімы. Яны з'яўляюцца ініцыятывымі арганізатарамі самадзейнасці. Жонка чырвонаармейца т. Лашманова здала стварыць у Няскай часці выдатны танцавальны калектыву.

На заключным канцэрце з вялікім поспехам выступіў жонч хор пад кіраўніцтвам жонкі камандзіра тав. Веліканавой. Хор выканаў рускія народныя песьні «Дарожнік» і «Выйшлі дзевушкі на дзюжок». Тав. Шаўкіна добра прагучыла дзіцячыя расказы; арыя Керубіна з оперы «Свадьба Фігаро» опера жонка камандзіра т. Фалчэнка.

Усе прысутныя ў зале цёпла сустракалі ўдзельнікаў заключнага канцэрта, узпагароджвалі іх дружнымі апладысментамі.

VIII аглед чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці часцей Заходняй Асобай Ваеннай Акругі закончаны. Пажадана нашым саўсім чырвонаармейцам і камандзірам новых поспехаў у баявой і палітычнай падрыхтоўцы і ў развіцці свайго баявога мастацтва ў славу нашай вялікай радзімы, у славу партыі Леніна — Сталіна.

Н. ГАСМАН.

„СВЕТЛЫ ШЛЯХ“

Савецкі глядач добра ведае ражысёра Г. Аляксандрава, як пастаноўшчыка фільмаў «Вясёлыя работы», «Цырк», «Волга-Волга». У гэтых фільмах Аляксандраў уладае многа выдумкі, вынаходніцтва. Ён шукае новыя шляхі, новыя прыёмы, новыя сродкі паказу яркай, красачнай рэалісці савецкай краіны.

Фільм «Светлы шлях» Аляксандраў паводуваў у казачным плане. Многія сталодзі ў народзе казкі казкі аб беднай дзівічыне, якая стала прышпай, дзякуючы добрай феі. Гэта — казка аб Болдушы. Але наша савецкая рэалісці, наша савецкая жыццё куды багачэй любой казкі. У краіне, дзе перамог савецкі лідэр, дзе існуе лід, які ўзвышае чалавеча, дзе ажыццяўляюцца самыя дзёрнавыя мары, казка стала бялмы, ператворана ў жыццё.

Гэта пераканаўча паказвае сродкамі мастацтва новы фільм «Светлы шлях».

Таня Марозава — высокая дзівічына, люты хатняя работніца — становіцца знатным чалавечым краіны, інжынерам, дэпутатам савецкага парламента. Хіба гэта не казачка? Так, казачка. Але гэта гэта тышова з'ява нашага жыцця. Гэта ж адзін з тысяч фактаў нашага гораічнага часу.

Як дзясцнула радавая работніца такой славы? Які шлях прывёў ё я сонечны Крамлёўскі палац? Вялома, ніякая фея тут ні пры чым. Справа адбылася без феі, без прыня і без многіх іншых абавязковых для казкі атрыбуцтваў.

Таня Марозава прыляла да славы праца, чэсна праца на карысць сваёй радзімы, жаданне пашкоўць багачце і магучасць сваёй краіны.

Работніца Таня Марозава аддае свае высокія пачуцці, сваё гарачае сэрца, свой розум, свае сілы і здольнасці сацыялістычнай працы. Бо праца пераабрае свет. Праца — асноўная крыніца аблагараджання чалавеча. Бо праца — сапраўднае шчасце. Таму Таня перайшла ад вялікага станаку да машапаці, да ста трыццаціга, да двухсот сарака.

Нашу ярыну называюць краінай чудаў. І гэта прывілаі.

Хіба не найвялікшым чудам нашых дзён з'яўляецца поўны росквіт чалавечай асобы на ўмовах савецкай рэалісці?

Аляксандраў здалоў майстэрска пераплеці казачную выдумку з нашай рэалісці. Вось ідзе Таня Марозава на з'яўчэнню палладу, і вядзе ё не фея, а сакратар партыйнай арганізацыі Марыя Стывеўна, і матураўна, гэты палац ператвараецца ў тактычны фэбрыку. Звычайны каток — гэта пелькі сад казачнага царства. Цяляга, на лоды Таня пера-

ядае ў новую шватэру, — казачная лясніца. І лясцера, у якое глядзіць Та таксама казачна. Яна бачыць сябе на ўсіх этапах свайго жыцця і спя дзюць з сабой.

Аўтамабіль, які ляце над Масквой, якім сядзіць Таня Марозава, — вядо гэта казачка. Але ж гэта не казачка са лёта, а «ЗІС-102», і казачка краіна, і якой пралятае Таня ў аўтамабілі, — Усеаюзная сельскагаспадарчая выста — сапраўдна краіна чудаў, створа рукамі большыкоў.

Не оўсім звычайнымі могуць паказа і гэты кадры фільма. Пасля атрыма ардына Таня Марозава валасцёў ў сав ным Крамлёўскім палацы. А з трыбу ўрачыстага схода на Сельскагаспадарчы выставіцы яна выступіла не з прамова да і песьняй. І ўсе прысутныя пахваля юць гэтую песьню, якая гучыць магуч велічча, як сімфонія працы і перамо Гэта зноў-такі казачная рэалісці. І сэрца чалавеча поўна высокага пачуц тады нараджаецца песьня. Толькі так мо быць выражана найвялікшае пачуццё.

Трэба ў першую чаргу сказаць аб тым, што ў фільме «Светлы шлях» выканаў, не жае, любіць і цюць гэтую выдатную твустку. Яна прынесла ў кіно сваё гачае сэрца савецкай патрыёткі і здзіўчае майстэрства атрыцы. У новым фільме яна зноў бліснула сваім талантам, аб іш пладушчальнай іграй, сваёй прынабнасца сваім умечнем лясціч вобраз. Можа ка сказаць, што Таня Марозава — ашая роль Арловай. Па сутнасці, яна рад вобразаву, злітых у адно фэбу фільма: нешчымна хатняя работніца прыбалтычана на фабрыцы, работца я стала, станаўчыца-ракізматэнка-жыльер і дэпутат Вярхоўнага Савета.

Гаворачы аб астатніх выканаўцах, не гае адзначыць, што ўсе яны — тымст Е. Самойлаў, В. Валодзіч і О. Дулаў — існуюць у фільме вяліччачую групе, яны мігчываю, часам мігчываю, але яны з'яўчаю прылтам да асноў лядзючай асобы — Тані Марозавай. У тым — драматычнаслабасць фільма, ёсьць у кадрі і лілчоты.

Фільм зроблен па сцэнарыі В. Ард. Галоўны аператар — Б. Пятроў. Камізітар І. О. Дулаўскі напісаў добрую зынку. У многіх месцах фільма надзвы удача спалучаюцца рытм кадра, музыка аўтэнтаскай іграй. Гэтыя фільм зрабле басксам і дасканаласцю.

«Светлы шлях» — добры, вясёл, поўны шірмыма фільм аб казцы, які стала бялмы.

С. КУНЯУСКІ

„Дынама“ (Мінск) — зборная Беластока

13 кастрычніка на мінскім стадыёне «Дынама» імені Кірава адбыўся апошні футбольны матч у гэтым сезоне. На язельным полі сустрапіўся футбольны каманда майстэра спартыўнага таварыства «Дынама» (Мінск) і зборная каманда горада Беластока.

Уся першая і другая палавіна ігры матча праходзіла пры вўнай перавазе мінчан. Апазу-ж у пачатку ігры гаспадары поля ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і атакавалі вароты гасцей. На пятай мінуце дынамаўцы забілі першы мяч.

Футбалісты Беластока ўсё прабавалі сквітаць лік, але гэта ім не ўдалося. 35 мі-

нут ігры не прывялі ні да якіх вынікі Лік усё не мяняўся. І толькі за некалькіх мінут да канца першага тайма мінч забілі другі гол. Лік 2:0.

У другім тайме дынамаўцы забілі вароты Беластока іпца 4, не прапусцішы ў свае вароты ні аднаго мяча. М зачыніўся з лікам 6:0 у карысць кам дынамаўцаў.

У першыню паміж першым і другім таймамі на беговай дарожцы стадыі былі праведзены вяселючкі на дыстанцы 5 кіламетраў. Першым да фініша прыл дынамавец тав. Станкевіч.

С. КУНЯУСКІ

6.600 працоўных адпачывалі на курортах

У летніх араціўных Кіславожска, Сочы, Жалезнагорска, Ялты, у Друскеніках і на іншых курортах Саюза ў гэтым годзе адпачывала 6.600 працоўных БССР, з іх у Брыму 610, на Каўказе 1.423, у

Друскеніках 1.780 і на іншых курор каля 3.000 чалавек.

На курортах лятчыліся лепшыя ста паўшы — работчыя і калгаснікі і іпгаітвен зы «Дынама».

У Доме партыйнай асветы Мінгаркома КП(б)Б

16 кастрычніка, у 8 гадзін вечара, у Доме партыйнай асветы Мінгаркома КП(б)Б адбудзецца даклад на тэму: «Аб-вясце імперыялістычных супярэчнасцей на Ціхім аніяне».

Дакладчык — дацэнт Ленінградскага педінстытута імені Пакар'юскага Ефімаў.

Білеты прадаюцца ў канцылярні і літэраты Дома партыйнай асветы з 12 дзін для па 11 гадзін вечара і ў рай мах ЕЦ(б)Б.

Дом партыйнай асветы Мінгарн КП(б)Б.

Адказны рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ

Дзяржаўны ардына Ляна Вялікага тэатра опера і балета БССР. 15 кастрычніка. Кветка іпчасня. 18X — дэбютавае воэра. Пачатак у 8 г. 30 м. веч. Каса на атрыманню білетаў са складу 30 проц па ільготным тэону і продажу ільготных талонаў знаходзіцца ў б. Доме саюзаў — адкрыта з 2 г. дна да 7 г. веч.

Дзяржаўны ардына Цэнтральнага тэатра БССР. 16 кастрычніка. СЕНДОР БЛАНК. 17 і 18X — Цвей кулінемэх. Пачатак у 8 г. 30 м. вечара. Каса на атрыманню білетаў са складу 30 проц па ільготным тэону і продажу ільготных талонаў знаходзіцца ў б. Доме саюзаў — адкрыта з 2 г. дна да 7 г. веч.

Кіноаатар «Савецкая» ЦЕНТРАЛЬНЫ УРАДА. Дзяржаўны кіноаатар МІШКА ЛЕЛЮК. Кіноаатар «Навы дна» 1. «Якуція» (навукова-папулярым фільм). 2. Журнал «Савецкая Беларусь» № 56.

УВАГА! ТЫРАЖ ВЫІГРЫШАУ ПА БІЛЕТАХ 14-й Усеаюзнай ЛАТАРЭІ АСОАВІЯХІМА АДУДЗЕЦЦА 26—28 кастрычніка 1940 г. у г. Алма-Ата. У тыражы будзе разыграна 410.500 выігрышаў на суму 25.001.325 рублёў. У ЛІКУ ВЫІГРЫШАУ БУДЗЕ РАЗЫГРАНА:

УСЕ ВЫІГРЫШЫ ПА ЖАДАННЮ ВЫІГРЫШАГА МОГУЦЬ БЫЦЬ ЗАМЕНЕНЫ ГРАШЫМА. АФІЦЫЙНАЯ ТАБЛІЦА ВЫІГРЫШАУ БУДЗЕ НАДРУКАВАНА ў ГАЗЕТАХ «ІЗВЕСТІЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР», «НА СТВЕЖАХ», «ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА». А ТАКЖАМА ВЪДЛАНА АСОАВІЯХІМА ПІСТОВАК У МАССАВЫХ ВЪДЛАНАХ І РАЗАСАНА ПА АРГАНІЗАЦЫЯХ АСОАВІЯХІМА І АШЧАДКАСАХ.

УСЕАЮЗНЫ ІНСТЫТУТ КІНЕМАТАГРАФІІ аб'яўляе ПРЫЁМ НА АКТОРСКІ ФАКУЛЬТЭТ. У Інстытут прымаюцца асобы абодух полаў: жанчыны ва ўзросце ад 17 да 25 год і мужчыны ва ўзросце ад 17 да 35 год, маючы сярэдняе асвету (у аб'еме дзясці годкі). ЗАЯВІЦЬ І ДОКУМЕНТЫ ПАСЫЛАЦЬ НА ІМЯ КІНОСТУДЫІ «Савецкая Беларусь» ДА 27 КАСТРЫЧНІКА Г. Г.

МІНУІВЕРМАГУ (Савецкая, 43) ПАТРАВУЮЦА КАЧАГАРЫ. Звартацца ў аддзел кадры (грозі паверы), з 11 г. раіцы.

БУДЗЕ ПРАВЕДЗЕНА ПРАВЕРКА ВЫКАНАННЯ ПРОЦАПАХАРНЫХ ПРАВІЛАУ ў ЖЫЛЫХ ДАМАХ, СЯДЗІВАХ І ДВАРАХ, ацверджаных выкананнем іпсчюных Делутатаў прапоўных. ВІНОФІЗІЧНЫ І ПРЭВІКАНЫІ ПРОЦАПАХАРНЫХ ПРАВІЛАУ БУДЗЕ ПРЭВІКАНЫІ ДА АДКАЗНАСЦІ.

</